


МІКАЛАЙ САКАЛОЎ ЯК ДАСЛЕДЧЫК БЕЛАРУСКИХ ГАВОРАК

Канец XIX – пачатак XX ст. у Расійскай імперіі адзначыўся прыкметным ажыўленнем дыялекталагічных даследаванняў, вылучэннем дыялекталогіі ў самастойную галіну расійскага мовазнаўства і пашырэннем выкарыстання ў ёй арэальнага метаду. Паступова руская дыялекталогія «вылучылася як самастойная галіна ведаў не толькі на аснове чиста апісальных “абагульненняў” некаторых “асаблівасцей” народных гаворак, але і на аснове распрацовак старажытнай і сучаснай гісторыі рускай мовы, а таксама вывучэння народнай творчасці і этнографіі. У гэтым ярка адчуваецца непарыўная сувязь дыялекталогіі з гісторыяй мовы і гісторыяй народа» [3, с. 30]. Вялікая заслуга ў станаўленні рускай дыялекталогіі належыць такім аўтарытэтным расійскім вучоным, як акадэмікі І. Сразнеўскі, А. Сабалеўскі, А. Шахматаў, Ф. Корш, а таксама іх шматлікім паплечнікам, вучням і паслядоўнікам. Як слушна адзначаў В. Горунг, «з іх імёў чаму звязаны этапы развіцця навукі пра рускую мову і стварэнне новых метадаў выкарыстання для гісторыі мовы фактаў жывых народных гаворак у спалучэнні з дадзенымі пісьмовымі лінікаў» [4, с. 3]. Адметнае месца ў гэтай історыі заснавальнікаў сучаснай рускай дыялекталагічнай навукі належыць Мікалаю Іліхалаевічу Сакалоў – аднаму з арганізатораў першых актыўных членоў і галоўных супраўдунікаў Маскоўскай дыялекталагічнай камісіі (МДК).

Нарадзіўся М. Сакалоў 10 (23) снежня 1875 г. у горадзе Трубч. ўску Арлоўскай губерні [7, с. 378]. Першапачатковую адукацыю атрымаў у Трубчэўскім горадскім вучылішчы і Арлоўскай гімназіі. Потым паступіў на гістарычна-філалагічны факультэт Маскоўскага ўніверсітэта, дзе пераважна займалася парашынальным мовазнаўствам і пад кіраўніцтвам прафесара П. Фартунатава, У. Мілера і В. Паржазінскага вывучаў індаеўрапейскія мовы, найперш санскрыт і літоўскую мову [1, с. 338]. Пасля заканчэння ўніверсітэта (1899) яго пакінулі для падрыхтоўкі да прафесарскага звання і пазней накіравалі на стажыроўку ў Ляйпцигскі ўніверсітэт (1908 – 1909). Там ён слухаў лекцыі К. Бругмана, Э. Віндзіша і А. Лескіна. Вярнуўшыся ў Маскву, паспяхова здаў магістарскі экзамен, атрымаў званне прыват-дацэнта і з 1909 г. пачаў выкладчыцкую працу ў Маскоўскім універсітэце (да 1919 г.). Выкладаў парашынальны сінтаксіс індаеўрапейскіх моў, санскрыт і літоўскую мову, часам – асобныя раздзелы фанетыкі царкоўнаславянскай мовы.



М. Сакалоў.  

Мікалаі Сакалоў.

Адначасова працаваў на Маскоўскіх вышэйшых жаночых курсах і ў іншых навучальных установах. У 1919 г. М. Сакалова запрасілі на працу Варонеж. Тут ён выкладаў у шэрагу мясцовых універсітэтаў і інстытутаў. У 1921 або 1922 г. М. Сакалай Сакалоў вярнуўся ў Маскву і вёў заняткі ў 1-м і 2-м Маскоўскім універсітэце. Раптоў на памёр у 1923 г. на 48 годзе жыцця (па адных звестках – 27 мая [1, с. 338], па іншых – 28 мая [5, с. 187]), пакінуўшы без сродкаў да існавання жонку і два малых сыноў.

Асноўным кірункам дзейнасці навукоўца была дыялекталогія. Ужо праз два гады пасля заканчэння Маскоўскага ўніверсітэта Мікалаі Сакалоў удзельнічаў у першым пасяджэнні гуртка 26 верасня 1901 г. у складзе «А. Д. Грыгор’ев, М. М. Дурнаво, І. М. Тарабрына і Р. Р. Нахцігала з Вены, што жыў тады ў Маскве» [13, с. 419], якія цікавіліся вывучэннем гісторыі і дыялекталогіі рускай мовы. Неўзабаве гурткі істотна пашырыўся, яго пасяджэнні пачалі наведваць нават акадэмікі Ф. Корш і А. Шахматаў. Удзельнікі гуртка ставілі на мэце ўсебаковае вывучэнне рускай мовы і на працягу двух з паловай даў дэйствія актыўна працавалі: было праведзене 30 пасяджэнняў, на якіх заслушана і абмеркава-

на 22 даклады. Сам Мікалай Сакалоў выступіў з 5 дакладамі: “Пра школьнью граматыку Будэ” (1901), “Патабня як лінгвіст і даследчык рускага сінтаксісу”, “Псіхалагічны напрамак Аўсяніка-Кулікоўскага ў яго сінтаксісе рускай мовы” (1902), “Аб даследаванні Шахматава пра паўнаголоссе”, “Пра Beiträge zur slavischen Syntax Ятіча” (1903). Акрамя гэтага амаль на кожным пасяджэнні А. Грыгор’еў і М. Дурнаво рабілі паведамленні пра новыя працы па рускім мовазнаўстве.

Асобныя пасяджэнні гуртка былі прысвечаны дыскусійным пытанням рускай літаратурнай арфаэпі, транскрыпцыі, методыцы збору дыялектных матэрыялаў, запісу рускіх гаворак з дапамогай фанографа (з праслушоўваннем такіх запісаў), практичным заняткам па навучанні ўдзельнікаў гуртка працы з фанографам [13, с. 419 – 421]. Аднак, як слушна адзначалі Дзмітрый Ушакоў і Мікалай Сакалоў, “ужо з самага пачатку інтарэсы гуртка сканцэнтраваліся галоўным чынам у галіне дыялекталогіі, і на першы план вылучыліся пытанні аб арганізацыі паездак з дыялекталагічнай мэтай і аб складанні дыялекталагічнай карты рускай мовы” [13, с. 421]. А гэта патрабавала больш грунтоўнай арганізацыі гурткоўцаў і пэўнага матэрыяльнага забеспечэння іх працы.

Менавіта намаганнямі акадэміка А. Шахматава 13 снежня 1903 г. пастановай Аддзялення рускай мовы і славеснасці Расійскай акадэеміі на вук была створана Маскоўская дыялекталагічна-камісія для складання дыялекталагічнай карты рускай мовы [13, с. 421]. Мікалай Сакалоў “быў адным з кіраўнікоў і самых дзеяльных членоў камісіі” [5, с. 188], з 1905 і да 1919 г. – сакратаром МДК, з 1910 г. адначасовы заг. дваў сабранымі дыялектнымі матэрыяламі. На працягу толькі 1904 – 1913 гг. Камісія працяла 76 пасяджэнняў, на якіх было працуць 72 навуковыя даклады, у тым ліку са Сакалоў. Мікалай Сакалоў выступіў з 18 (!) дакладамі. Пры гэтым 4 з іх непасрэдна прысвечаны беларускім гаворкам: “Вызначэнне межаў гаворак увогуле і беларускіх у прыватнасці”, “Размеркаванне беларусаў на мяжы Чарнігаўскай, Арлоўскай і Смаленскай губерняў”, “Пра беларускае аканне”, “Справа здача пра паездку ў Мінскую і Гродзенскую губерні” [13, с. 425]. Даследчык актыўна ўдзельнічаў у зборанні і апрацоўцы дыялектных матэрыялаў, складанні праграм для назапашвання звестак пра гаворкі і г. д. Між іншым, менавіта М. Сакалоў – аўтар “Праекта праграмы для зборання звестак пра беларускія гаворкі” (1913?), няпоўны экзэмпляр якой захоўваецца ў Нацыянальной бібліятэцы Беларусі, магчыма, нават з аўтарскімі чарнільнымі пракамі [11]. Яна выдадзена літаграфічным спосабам і змяшчае 83 пытанні па розных узроўнях моўнай сістэмы.

У 1908 г. (з 6 да 21 ліпеня) Мікалай Сакалоў здзейсніў “амаль двухтыднёвую паездку ў паўднёва-заходнюю Мінскую і паўночную частку Гродзенскай губерняў, а таксама часткову ў супремежныя мясцовасці Віленскай, Магілёўскай і Чарнігаўскай губерняў” [9, с. 93]. Публікацыя па выніках гэтай паездкі цікавая для нас з пункту погляду методыкі даследавання і зробленых на ёе падставе выводаў. Падрабязны маршрут падарожжа Мікалай Сакалоў вызначыў наступным чынам: “Я выехаў са ст. Выганічы Палескай чыг. (каля Бранска), а ехаў на Гомель Магілёўскай губ., Рэчыцу, Мазыр і Лунінец Мінскай губ., якая злучае Лунінец са ст. Баранавічы і адтоль на Слонім, Ваўкавыск, Гродна Гродзенскай губ. Назад я ехаў на Вільню, Мінск, Бабруйск, Гомель, Навазыбкаў і Ноўгарад-Северск” [9, с. 93 – 94]. Для збору звестак пра мясцовыя гаворкі вучоны “наведваў настачнікаў, дактароў, святароў і ксяндзоў, а таксама меў магчымасць і сам назіраць гаворку мясцовых жыхароў на кірмашы, у гасцінях і іншых выпадковых сустэрэах у дарозе” [9, с. 94].

Усе гэце ў публікацыі Мікалая Сакалова прысутнічаюць і дакладныя запісы маўлення мясцовага насельніцтва, і відавочныя памылкі. Як адзін з арганізатораў і актыўных работнікаў МДК ён, відаць, знаходзіўся пад пэўным уплывам поглядаў тых рускіх вучоных, якія лічылі беларускія гаворкі дыялектамі рускай мовы. Гэтым, магчыма, і можна патлумачыць асноўны вывод, зроблены вучоным пра маўленне беларусаў: “Рэчыцкі, большая частка Мазырскага, нязначная частка Пінскага, большая частка Бабруйскага, Слуцкі, Мінскі і Навагрудскі паветы і, магчыма, яшчэ некаторыя часткі Мінскай губ. занятыя змешанымі гаворкамі з беларускіх і маларускіх” [9, с. 100]. Відаць, перад публікацыяй нататак М. Сакалова з імі пазнаёміўся Яўхім Карскі. Асобныя некарэктныя заключэнні настолькі ўразілі яго, што ў выводах аб паездцы побач са сцвярджэннем М. Сакалова (“для беларускага дзекання характэрна тое, што ў Гродзенскай губ., дзе польскі ўплыў асабліва моцны, якраз дзеканне адсутнічае” [9, с. 100]) Я. Карскі не ўтрымаўся і нават падаў свою заувагу: “Сказанае адносіцца толькі да маларускіх гаворак Гродзенскай губ.; у беларускіх дзеканне пайсюдна” [9, с. 100].

Такая нязмушаная завочная дыскусія двух вучоных не ўзабаве атрымала працяг. У 1910 г. толькі што заснаваны польскі часопіс “Rocznik slawistyczny” надрукаваў аўт'ёмную (24 с.) рэцензію Мікалая Сакалова на 1-ы і 2-і тамы (I вып.) працы Яўхіма Карскага “Беларусы”, а не ўзабаве яна была апублікавана асобным адбіткам [10]. Месцамі рэцензент высока ацэньвае пра-

цу Яўхіма Карскага: “Што да паўнаты матэрыялу і дакладнасці назіранняў, то ў гэтых адносінах Карскі бездакорны. Ён аднёсся да сваёй задачы так старанна і так тонка змог заўважыць нават мінімальны адрозненні ў маўлени беларусаў, як толькі можна чакаць ад самага ўважлівага і тонкага даследчыка” [10, с. 231]. Разам з тым рэцэнзія была даволі крытычнай. Рэцэнзента не задавальнялі ні аб’ём даследавання (ён нібыта неапраўдана завышаны, многія факты можна было б падаць больш сцісла ці ўвогуле апушціць), ні яго змест. У тагачаснай расейскай наўцы на такія крытычныя выступленні было прынята друкаваць аргументаваныя адказы. Аднак змест абсалютнай большасці заўваг Мікалая Сакалова падаўся Яўхіму Карскаму настолькі несур’ёзным, што ён абмежаваўся адной кароткай, але змястоўнай рэплікай у аглядзе новых выданняў “Рускага філалагічнага весніка”: “Рэцензія написана не везде достаточно сер्यёзно; часто автор допускает передержки, подтасовывая факты, в расчёте, что читатель не обратится к самому исследованию, а удовольствуется пересказом его, подчас в юмористическом тоне, со стороны г. Соколова” [8, с. 277].

Увогуле большасць дыялекталагічных публікаций Мікалая Сакалова ўяўляюць сабой спрэваздачы аб уласных дыялекталагічных экспедыцыях з прывядзеннем моўных фактав або навуковую апрацоўку дасланых на адносіны МЛК матэрыялаў іншых экспларатараў. Пераглянка яго матэрыялы апублікованы ў “Працах Маскоўскай дыялекталагічнай камісіі” і пры гэтым многія пазней выдаваліся асобнымі адбіткамі. Усяго спіс славістичных публікацый вучонага налічвае каля 20 найменняў [12, с. 261 – 267]. Але асаблівае месца ў навуковай дыялекталагічнай спадчыне М. Сакалова займае, безумоўна, “Спроба дыялекталагічнай к. рту рускай мовы ў Еўропе” з прыкладзеным да яе “Нарысам рускай дыялекталогіі”, ажыццёўленыя сумесна з М. Дурнаво і Д. Ушаковым [6]. У гэтай працы Мікалаю Сакалову належыць апісанне асаблівасцей беларускіх гаворак, пераходных гаворак ад беларускіх да паўночнавелікарускіх і інш. Асноўнай вартасцю здзейсненага навуковага праекта было вылучэнне моўных асаблівасцей і тэрыторыі пашырэння трох усходнеславянскіх моў – рускай, украінскай, беларускай, хоць апошнія ў працы названы дыялектамі (“наречиями”) рускай мовы. Новым у тагачаснай рускай дыялекталогіі стала і вылучэнне ў гэтым даследаванні сярэдневелікарускіх гаворак як *пераходнай* зоны паміж двума дыялектамі рускай мовы, што даволі катэгарычна не прымалася ў той час акадэмікам А. Сабалеўскім і яго аднадумцамі. Але правамернасць такога разшэння была доказана яшчэ ў папярэдніе дзеся-

цігоддзе да выдання карты ў працах А. Шахматава, М. Дурнаво і М. Сакалова. Аднак як і любое іншае піянэрскае даследаванне, “Спроба дыялекталагічнай карты” не была пазбаўлена некаторых недахопаў, а менавіта ўмоўнасці, непаўнатаў і недастатковай правамернасці вылучэння некаторых груп гаворак, пэўнай адвольнасці ў вызначэнні тых або іншых комплексаў моўных рыс, найперш фанетычных, што нібыта адрозніваюць некаторыя гаворкі і іх больш дробныя адгалінаванні. Разам з тым велізарны фактычны матэрыял, дакладнасць яго пашпартызацыі і ў многіх выпадках правільныя тэарэтычныя абавязкі забяспечылі становічы вынік: асноўныя палажэнні “Спробы дыяльталагічнай карты” ў выніку пазнейшых палявых даследаванняў павердзіліся, хоць некаторыя прыкметы гаворак і іх тэрытарыяльнае пашырэнне ў далейшым неаднаразова пераглядаліся.

Акрамя таго, ёсць дыялекталагічных даследаванняў Мікалая Сакалова былі не толькі ўсходнеславянскія мовы, але і гаворкі літоўскай мовы. Ён актыўна ўдзельнічаў жамойцкі дыялект, для чаго неаднарэзано выезджаў на палявыя даследаванні. Па чэцінскіх тадчас працы ў Варонежы ён сустрэўся з бежанцамі-літоўцамі [1, с. 339], запісваў іх маўлем і завяршыў навукове апісанне гэтага дыялекту літоўскай мовы, якое было фактычна яго дысертацыяй. Па сведчанні М. Дурнаво, аўтар апісаў “гістарычнае развіццё жамойцкіх гаворак” і выявіў “узаемаадносіны паміж імі з гістарычнага пункту гледжання” [5, с. 187]. Аўтарэферат гэтай працы быў нібыта надрукаваны ў 1921 г. у “Варонежскім гісторыка-археалагічным весніку” [5, с. 187], а само даследаванне, пасланое па пошце з Варонежа ў Маскву, беззваротна страцілася [5, с. 188; 1, с. 339]. Па сцвярджэнні акадэміка А. Сабалеўскага, у дысертацыі М. Сакалоў таксама даў “новую групоўку літоўскіх дыялектаў” [1, с. 339].

Акрамя дыялекталогіі Мікалаі Сакалоў цікавіўся пытаннямі сінтаксісу. Першым навуковым вопытам у гэтай галіне стала яго спроба крытычнага аналізу ў самых агульных рысах сінтаксічных прац А. Патабні [2]. Пазней на працягу 1909 – 1922 гг. ён чытаў курс парадунальнага сінтаксісу балтыйскіх і славянскіх моў у Маскоўскім універсітэце, а таксама курсы парадунальнай граматыкі славянскіх і іншых індаеўрапейскіх моў, марфалогіі і сінтаксісі балта-славянскай прамовы. Адзін з прачытаных курсаў М. Сакалова “быў прысвечаны спрэчным пытанням балта-славянскай прамовы” [5, с. 188].

Як адзначаюць калегі па працы, у паўсядзённым жыцці Мікалаі Сакалоў “вылучаўся асцетычнай адданасцю навуцы, вернасцю акадэмічным традыцыям, праудзівасцю і роўнасцю характеру” [5, с. 188].

Нягледзячы на нешматкољкасную друкаваную прадукцыю, пакінутую М. Сакаловым нашчадкам, яго роля ў станаўленні і развіцці рускай дыялекталагічнай навукі на пачатку XX ст. даволі істотная. Як адзначыў блізкі паплечнік і калега па працы ў МДК Мікалай Дурнаво, “надрукаваныя працы М. М. Сакалова па рускай і літоўскай дыялекталогіі каштоўныя не толькі змешчаным у іх матэрыялам, заўсёды новым, хоць бы параўнальна і небагатым, але, галоўнае, гістарычным падыходам да справы і новымі пунктамі погляду на метады гістарычнага вывучэння гаворак, на іх узаемаадносіны і развіццё. Гэтыя пункты погляду аказаліся надзвычай плённымі, прынятыя большасцю членаў Маскоўскай дыялекталагічнай камісіі і ляглі ў аснову выдадзенай ёю Спробы дыялекталагічнай карты рускай мовы ў Еўропе з прыкладзеным Нарысам рускай дыялекталогіі, адным са складальнікаў якога быў М. Сакалоў” [5, с. 187]. Не страцілі сваёй каштоўнасці і яго даследаванні беларускіх гаворак. Таму і сучасным беларускім дыялектолагам карысна звяртацца да нешматлікіх публікаций М. Сакалова, дзе змешчана нямала цікавых і важных назіранняў гэтага адметнага рускага даследчыка, незаслужана недаацэненага ў сучасным расейскім мовазнаўстве.

Спіс літаратуры

1. А. И. С. Н. Н. Соколов : некролог / А. И. С. // Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук : 1922. – Т. XXVII. – Ленинград, 1924. – С. 338 – 339.
2. Белоруссов, И. Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни / И. Белоруссов // Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук. – Орёл, 1902. – Т. 8, кн. 2. – С. 347 – 356.
3. Высотский, С. С. Развитие русской диалектологии в конце XIX в. и начале ХХ в. (до Великой Октябрьской социалистической революции), / С. С. Высотский // Ис-

тория русской диалектологии. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – С. 30 – 66.

4. Горнунг, В. В. Предисловие / В. В. Горнунг // История русской диалектологии. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – С. 3 – 5.

5. Дурново, Н. Н. Николай Николаевич Соколов : некролог / Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков. – Ročník II. – Praha, 1923 – 1924. – С. 187 – 188.

6. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии / Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков. – М. : Синодальная тип., 1915. – 132 с.

7. Русская интелигенция : автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С. А. Венгерова : аннотированный указатель : в 2 т. – СПб. : Наука, 2010. – Т. 2. – 764 с.

8. Русский филологический вестник / под ред. Е. Ф. Карского. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1911. – Т. 66. – № 1 – 4.

9. Соколов, Н. Н. Летние экскурсии Н. Н. Соколова в 1908 году / Н. Н. Соколов // Труды Московской диалектологической комиссии. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – Вып. 2. – С. 93 – 123.

10. Соколов, Н. Н. [Репензия] / Н. Н. Соколов // Rocznik slawistyczny. – Т. IV. – Kraków, 1910. – С. 220 – 244. – Рец. на кн. : Карский, Е. Ф. Белоруссы. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности. Х + 466. – Вильна, 1904; Т. 2. Язык белорусского племени. Вып. 1. Исторический очерк земель белорусского наречия. IV + XXIV + 579. – Варшава, 1908.

11. Соколов, Н. Н. Проект программы для собирания сведений о белорусских говорах, необходимых для диалектологической карты русского языка / Н. Н. Соколов; изд. предв. – М. : Типолитография В. Рихтер, 1913 (?). – 16 с. (?)

12. Труды учёных филологического факультета Московского университета по славянскому языкознанию : библиогр. указатель. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1960. – 356 с.

13. Ушаков, Д. Н. Краткий очерк возникновения Московской Диалектологической Комиссии и её деятельности за первое десятилетие (1904 – 1914) / Д. Н. Ушаков, Н. Н. Соколов // Русский филологический вестник. – Варшава, 1914. – № 2. – С. 419 – 430.

Павел МІХАЙЛАЎ,
кандыдат філалагічных навук,
Наталля ЦЯСЛЮК,
кандыдат філалагічных навук.

Крытыка і бібліографія

ДОЎГ ПЕРАД РОДНАЙ ЗЯМЛЁЙ

Даніловіч, М. Слова і фразеалагізм у беларускай мове / М. Даніловіч. – Гродна : Юр-СаПрінт, 2015. – 299 с. – Тыраж 100 экз.

Доктар філалагічных навук Мікалай Даніловіч належыць да той генерацыі беларускіх лінгвістаў, кожнае слова якіх узважанае, прадуманае, выверанае. І таму ўсё напісаныя ім заўважаеца і застаеца.

Новая кніга вучонага “Слова і фразеалагізм у беларускай мове” звяртае на сябе ўвагу густоўнасцю паліграфічнага аздаблення і навуковай змястоўнасцю. Выданне, сціпла названае аўтарам “зборнікам навуковых артыкулаў”, па сваёй

унутранай арганізацыі, лагічнасці і глыбіні раскрыцця заяўленых проблем хутчэй манаграфія, чым зборнік. У кнізе даследуюцца актуальныя праблемы фразеалогіі, фразеаграфіі, дыялекталогіі, анататалогіі, лінгвістычнага краязнаўства.

У аснове выдання – навуковыя публікацыі прафесара М. Даніловіча, падрыхтаваныя ім на працягу апошніх гадоў. Многія з іх былі надрукаваны за межамі нашай краіны або ўключаліся ў малатыражныя зборнікі навуковых канферэн-